

Літаратура

1. Развитие экономики Белоруссии в 1921–1927 гг. — Минск : Навука і тэхніка, 1973.
2. Доўнар, Л. А. Дзяржаўная палітыка ў сферы прыватнай прамысловай вытворчасці БССР (1921–1929 гг.) : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / Л. А. Доўнар ; Бел. дзярж. пед. ун-т. — Мінск, 2007.
3. Отчет Наркомфина БССР об итогах налоговой кампании за январь–сентябрь 1923 г., сведения о предполагаемом поступлении государственных и местных налогов и сборов по БССР за 1923/1924 гг. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 93. Оп. 1. Д. 616.
4. Статистический ежегодник БССР за 1923/1924 г. — Минск : Изд. ЦСУ БССР, 1925.
5. Отчет о работе Наркомфина БССР за 1924/1925 г. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 93. Оп. 1. Д. 1267.
6. Доўнар, Л. А. Гістарычны вопыт паспяховай прадпрымальніцкай дзейнасці: мукамольная вытворчасць БССР у перыяд НЭПа / Л. А. Доўнар // Труд. Профсоюзы. О-во. — № 3.
7. Доклад Наркомфина БССР «О расширении участия частного капитала в торговле, проект постановления и заключение ЭКОСО по докладу», 1928 г. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 93. Оп. 1. Д. 6062.
8. Отчеты Наркомфина БССР и окрфинотделов о количестве патентов, выданных торгово-промышленным предприятиям и частным лицам за 1-е и 2-е полугодие 1924–1925 гг. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 93. Оп. 1. Д. 982.
9. Отчет Наркомфина БССР об исполнении госбюджета за 1926/1927 г. и объяснительная записка к нему // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 93. Оп. 1. Д. 4869.
10. Обзоры и анализы обложения подоходным налогом и уравнительным сбором торгово-промышленных предприятий и частных лиц по БССР за 1927–1928, 1928–1929 гг. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 93. Оп. 1. Д. 6450.
11. Статистический ежегодник БССР за 1924–1925 г. — Вып. 1. — Минск : Изд. ЦСУ БССР, 1926.
12. Статистический ежегодник БССР за 1925–1926 гг. — Минск : Изд. ЦСУ БССР, 1926.
13. Положения ... об условиях аренды государственных предприятий, ... тезисы к докладам о задачах экономической политики Советской власти, о состоянии потребительской кооперации 3 января 1921 г. — 9 января 1922 г. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 4П. Оп. 1. Д. 587.
14. Отчет о работе Наркомторга БССР с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. // Национальный архив Республики Беларусь. — Ф. 117. Оп. 1. Д. 245.

Статья поступила в редакцию 18.12.2014 г.

Т.І. Палікоўская

*кандыдат гістарычных навук, дацэнт
БДЭУ (Мінск)*

УПЛЫЎ САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА РАЗВІЦЦЁ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ АСВЕТНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЕЗУІТАЎ У БЕЛАРУСІ

У артыкуле характарызуцца асноўныя асаблівасці тэндэнцыі у развіцці айчыннай навуковай думкі другой паловы XIX–XX стст., адлюстравання асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі адносна сацыяльна-палітычных працэсаў. Падвернуты гісторыяграфічному аналізу работы айчынных навукоўцаў, у якіх адлюстравана гісторыя даследуемага пытання. Вызначаны асновы метадалагічнай наકіраванасці айчыннай гісторыяграфіі, канцептуальныя падыходы, предметнае дамінаванне вывучэння тэмы і ступень яе даследаванасці. Выяўлены тэарэтыка-метадалагічныя праблемы і дадзены асноўныя гісторыяграфічныя высновы тэмы.

Main tendency aspects of native scientific idea development in history of educational activities of Jesuits in Belarus in second half XIX–XX centuries are characterized in the article in regard to social and political processes. Works of national historians which reflect the history of the topic being investigated is a subject of historiographical analysis. Methodological basics of native historiography, conceptual approaches, subject domination of topic investigation and the research level are highlighted. Theoretical and methodological problems are revealed, and main historiographical conclusions of the topic are provided.

У сучаснай беларускай гісторычнай навуцы існуе шэраг пытанняў, якія чакаюць сваіх даследчыкаў. Да такіх праблем адносіцца гісторыя асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі. На старонках артыкула зроблена спроба прааналізаваць гісторычную навуковую спадчыну тэмы. Гэтая складаная з’ява разгледжана як цэласны працэс, вылучаны асноўныя этапы станаўлення і развіцця айчыннай гісторыяграфіі праблемы, паказаны іх асаблівасці і спецыфічныя рысы. Аўтарам выяўлены асноўныя фактары, якія ўплывалі на станаўленне і дзейнасць гісторыкаў, іх погляды на дадзеную праблему, вызначаны нераспрацаваныя, маладаследаваныя аспекты гісторыі асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі. Вызначэнне змястоўных і сутнасных асаблівасцей падыходаў да адлюстравання культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў у айчыннай гісторыяграфіі дазволіла выявіць тэндэнцыі працэсу станаўлення і развіцця праблемы. Зроблена спроба адлюстраваць падыходы гісторыяграфіі ў рамках айчыннай гісторычнай навукі, пачынаючы з другой паловы XIX — пачатку XX ст. — з часу пошуку сваіх нацыянальных каранёў. На сённяшні дзень можна сцвярджаць аб недастатковай даступнасці і рэпрэзентатыўнасці вялікага аб’ёму крыніцазнаўчага матэрыялу тэмы, што несумненна з’яўляецца вялікай перашкодай даследчаму працэсу. Адпаведная гісторыяграфічная сітуацыя склалася ў выніку шэрагу сацыяльна-палітычных і эканамічных абставін, якія паўплывалі на гісторыка-даследчы працэс на працягу некалькіх стагоддзяў.

Пошук, збіранне і апісанне крыніцазнаўчай базы па гісторыі адукацыйнай дзейнасці езуітаў у Беларусі — неабходная ўмова, якая дае магчымасць аб’ектыўна ацаніць і прааналізаваць дасягненні ордэна ў сферы асветы на беларускіх землях. Прыём апісання ў даследчым працэсе з’яўляўся першасным і неабходным этапам познання, які выкарыстоўвалі айчынныя гісторыкі другой паловы XIX — 20-х гг. XX ст. Каштоўнасць «апавядоўчай» гісторыі праяўлялася ў рэканструкцыі падзеі у фактах гісторыі. Так, даследаванні айчынных гісторыкаў другой паловы XIX — пачатку XX ст. садзейнічалі ўстанаўленню і замацаванню асноў нацыянальнай гісторычнай навукі адносна гісторыі культурна-асветніцкіх спраў езуітаў. У другой палове XIX — пачатку XX ст. дзякуючы даследаванням прадстаўнікоў беларускай гісторычнай думкі А. Дзэм’яновіча [3], М. Доўнар-Запольскага [4], Я. Карскага [8], А. Кіркора [5], І. Мітрашэнкі [11], А. Сапунова [15], К. Харламповіча [16] была створана аснова для вывучэння асветніцкай спраў езуітаў на Беларусі ў рамках айчыннай гісторыяграфіі. Ацэначны погляд навукоўцаў на адукацыйную дзейнасць зыходзіў з прынцыпам непарушнасці самабытнасці і самастойнасці беларускай культуры. Дадзеныя настроі адчувальны ва ўсіх работах другой паловы XIX — 20-х гг. XX ст. У гэтым дачыненні праявы ўплыву езуіцкай асветы разглядаліся гісторыкамі як інструмент паланізацыі вышэйшых колаў тагачаснага беларускага грамадства. Каталіцкі манаскі орден езуітаў успрымаўся гісторыкамі айчыннай гісторыяграфічнай плыні ў якасці ідэалагічнай зброі для павелічэння колькасці вернікаў каталіцкага касцёла. У гэтым кантэксце была адлюстравана дзейнасць езуітаў, якая вытрымлівала рэзкую крытыку з боку гісторыкаў (А. Дзэм’яновіч, І. Мітрашэнка, К. Харламповіч). Новыя тэндэнцыі ў даследаванні культуры і асветы Беларусі ўнеслі айчынныя гісторыкі другой паловы XIX — 20-х гг. XX ст. Але ў іх працах, нягледзячы на сабраны і асэнсаваны ў іх цікавы матэрыял, яшчэ не было адказу на мноўгія пытанні гісторыі асветы Беларусі. Гісторычныя аспекты спраў езуітаў у сферы адукацыі разглядаліся навукоўцамі выключна ў кантэксце палітычна-рэлігійных працэсаў ёўрапейскага значэння (Рэфармацыя, Контррэфармацыя, Брэсцкая царкоўная унія),

мелі апісальныя характеристар і не выходзілі за межы разгляду асноўных адукатыйных цэнтраў ордэна — Віленскай і Палацкай акадэмій. Гісторыя навучальных установ ё сярэдняга тыпу засталася не асветлена даследчыкамі дадзенага гістарыяграфічнага перыяду. Характэрная рыса гістарычнай спадчыны другой паловы XIX — 20-х гг. XX ст. — барацьба з супрацьлеглымі канцэпцыямі ў дачыненні да нацыянальнай гісторыі Беларусі: масквашэнтрычнай (руская гістарыяграфія) і варшавашэнтрычнай (польская гістарыяграфія). Прынцып класічнага гістарызму, пакладзены ў аснову вядучага падыходу пры тлумачэнні гістарычных падзеяў культурыана-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх землях у апошній трэці XVI — 20-х гг. XIX ст., быў адлюстраваны ў працах навукоўцаў дадзенага перыяду і стаў сімвалам гістарыяграфічнай эпохі другой паловы XIX — 20-х гг. XX ст. [13, с. 27].

Канец 20-х — пачатак 30-х гг. XX ст. характарызаваўся ўзмоцненым ідэалагічным ціскам у дачыненні да прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай гістарыяграфіі. Па-чаяўся перыяд дыялектыка-матэрыйлістычнага разумення гісторыі адносна марксісцка-ленінскай метадалогіі — 30—80-я гг. XX ст. Гістарычнай навука савецкага перыяду імкнулася даказаць аднабаковую дзейнасць ордэна езуітаў на карысць каталіцызму, а значыць «варожаму» Захаду, на масавае акаталічванне і паланізацыю беларускага народа, на разбурэнне форм нацыянальнай культуры. Высновы аб узмоцненай ідэалагічнай экспансіі каталіцызму праз сістэму езуіцкай асветы, навукі і мастацтва былі дадзены гісторыкамі савецкага перыяду Я. Марашам [10, с. 145], Д. Міхневічам [12, с. 203]. Вышэй назначаныя навукоўцы неаднаразова ў сваіх работах падкрэслівалі негатыўныя праявы ідэалагічнай апрацоўкі езуітаў, якія садзейнічалі прыгнёту чалавечай асобы, падначальвалі яе выключна інтэрэсам каталіцкай царквы. У беларускай савецкай гістарыяграфіі склалася навуковая думка, якая інтэрпртыравала праявы культурнага ўплыву езуітаў адпаведна ідэалагічнай зборы.

Асновай метадалагічнай базы айчыннай гістарыяграфіі 30—80-х гг. XX ст. з'яўляўся класавы падыход, які выкарыстоўваў у якасці асноўнага методу класавы анализ, што выводзіў мадэлі апрыёрных ведаў, тоесных гістарычнай ісціне. Гісторыя дзейнасці рэлігійных манаскіх аб'яднанняў вывучалася праз прызму палітызаваных установак. Дамінацыя даследавання гісторыі сацыяльна-эканамічных адносін, прызваных дэтэрмініраваць грамадскае жыццё, выключала ініцыятыву навукоўцаў вывучаць пытанні культурнай гістарычнай прасторы. Таму не звязаная са сферай актуальнага даследавання тэма культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі ігнаравалася кіруючымі коламі навуковых установ ў Беларусі. Манапольнае становішча сацыяльна-класавай проблематыкі айчыннай гісторыі не дазваляла большасці гісторыкаў займацца пытаннямі духоўнай гісторыі краіны. Свабодны даследчы пошук аўтара за межамі падыходу разглядаўся як неправамерны. Традыцыйная сацыяльная гісторыя кіравалася законамі універсальных заканамернасцяў, што не мелі права на памылковасць. Задача айчыннай гістарыяграфіі заключалася ў асвятленні паняццяў класавай барацьбы — сацыяльныя групы, барацьба, базіс, надбудова, якія вызначаліся ў якасці паствулатаў падыходу [13, с. 35].

Фармацыйны прынцып метадалагічнай канцэпцыі марксізму зрабіў немагчымым разгледжанне аксіялагічных асноў даследуемага часу, культурныя рычагі ўплыву езуітаў на беларусаў. У навуковых працах гэтага перыяду былі выключаны элементы психалагічнай характарыстыкі індывидуума, а таксама праявы этнакультурных сувязей. Існавала праблема ў навуковым даследчым працэсе, паводле якой ігнаравалася цэлая група крыніц сацыяльнай гістарычнай псіхалогіі, якая адлюстравала светапогляд людзей гістарычнага мінулага. Засілле дыялектыка-матэрыйлістычнай метадалогіі перашкаджала аўтактыўнай ацэнцы гістарычных працэсаў, звязаных з дзейнасцю езуітаў. Прадстаўнікі даследуемага этапу так і не закранулі пытанні гісторыі эвалюцыі асветніцкага жыцця Беларусі пад уплывам зрухаў у эканоміцы і сацыяльным ладзе. На этапе пазна-

вальнага апісання гісторыі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх землях у апошній трэці XVI — 20-х гг. XIX ст. навукоўцы імкнуліся выкарыстаць тлумачальнае апісанне працэсаў.

Універсалізацыя «схем» гісторычнага працэсу і манапалізацыя поглядаў у дачыненні да культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў хараектарызавала справы ордэна ў адпаведнасці з поглядамі кіруючых колаў. Такім чынам, палітычныя перадумовы развіцця беларускіх зямель у складзе дзяржаўных утварэнняў на працягу другой паловы XIX—XX ст. прадвызначылі ідэалагічны накірунак навуковай думкі да пытання дзейнасці езуітаў. Дадзенае становішча трymалася да 90-х гг. XX ст.

Зварот айчынных гісторыкаў да тэмы культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх землях быў выкліканы радыкальнымі зменамі ў развіцці беларускай гісторычнай навуки, свабоднымі магчымасцямі папулярызацыі праблемы на новым пазнавальнym тэарэтычным узроўні. У гэтых абставінах змяніўся навуковы фокус гісторыі ў вывучэнні асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх землях. Актуальным у наш час з'яўляецца даследаванне і выяўленне станоўчых рыс навучальна-выхаваўчай сістэмы езуітаў для іх практычнага выкарыстання ў сучаснай беларускай школе. Агульная антрапалагізацыя гісторычнай навукі абуровіла прыярытэт тэмы «чалавек у гісторыі». У айчыннай гісторыяграфіі набыў папулярнаць аксіялагічны падыход да вывучэння асветніцкай гісторыі езуітаў на Беларусі, які звяртаецца да даследавання форм ментальнасцей (нормы паводзін, быт, звычаі, сістэма каштоўнасцей). Аднак паўната рэалізацыі і ступеня асвоенасці адпаведнага падыходу прадстаўнікамі айчыннай гісторыяграфічнай думкі патрабуе гісторыяграфічнага аналізу [13, с. 36].

Плюралістычны перыяд развіцця гісторыяграфіі культурна-асветніцкай дзейнасці ордэна езуітаў на Беларусі адкрыў новыя ракурсы разгляду праблемы, якія дазваляюць на сённяшні дзень усебакова і аб'ектыўна тлумачыць пытанні гісторыі езуітаў на канцептуальным узроўні. У сувязі з гэтым неабходна адзначыць, што ў выніку адыходу марксісцкай інтэрпрэтацыі гісторыі даследчыкі, якія непасрэдна займаліся вывучэннем айчыннай рэлігійнай гісторыі, звярнуліся да цывілізацыйнай канцэпцыі, што дазволіла «улічыць матэрыяльныя, духоўныя, культурныя і рэлігійныя асаблівасці разнастайных грамадстваў у іх гісторычнай пераемнаці» [9, с. 46]. Разам з тым цывілізацыйны падыход у значайнай меры таксама размывае гісторычны працэс.

Даследчыкамі вядзеца пошук новых гісторычных падыходаў, якія б наблізілі гісторыю да аб'ектыўнасці пры тлумачэнні працэсаў мінулага. У сучаснай айчыннай гісторыяграфіі надаецца важнае значэнне распаўсюджванню лаціны на беларускіх землях, паколькі якасць засваення ведаў лаціны з'яўляецца своеасаблівым індыкатаром меры перадачы заходнееўрапейскіх формаў адукцыі на беларускія землі. Па шэрагу аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў, як лічаць сучасныя даследчыкі школьнай справы езуітаў, на Беларусі асвета ў той час з'яўлялася манаполіяй каталіцкага ордэна езуітаў. Большасць сучасных айчынных даследчыкаў — Т. Блінова [1], В. Дадзіёманава [2], А. Жлутка [6], Л. Карнілава [7], А. Самусік [14] — спрабавалі разгледзець гісторычную праблему ролі каталіцкага ордэна езуітаў у развіцці асветы на беларускіх землях ў канцэпцыі з высновамі У. Конана [9]. Дапаўненнем да вызначэння ролі з'яўляецца канцептуальны погляд У.М. Конана аб сінтэзе, узаемапранікненні і дапаўненні дзвюх культурно-рэлігійных традыцый [9, с. 116]. Асновы цывілізацыйнага падыходу дазволілі гісторыкам ацаніць ролю езуітаў як пасрэднікаў між сусветнымі культурамі [13, с. 55].

Каб ліквідаваць супярэчнасці і белая плямы ў гісторыі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на тэрыторыі Беларусі, неабходна, на наш погляд, папоўніць айчынную гісторыяграфію грунтоўнымі даследаваннямі па дадзенай тэмэ, у якіх прадстаўнікі сучаснай гісторычнай навукі сумелі б аб'ектыўна вызначыць ролю езуітаў у культуры Беларусі. Даследаванне вялікага гісторыяграфічнага пласта выявіў шэраг выданняў,

якія акрэслілі маладаследаваныя гістарычныя эпізоды культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў. Тым не менш, у выніку аналізу айчыннай гістарыяграфіі другой паловы XIX — пачатку XXI ст. была выяўлена адсутнасць комплекснага абагульняючага даследавання на аснове сацыяльна-антрапалагічнага падыходу, прысвечанага гісторыі езуіцкага стану адукцыі ў Беларусі ў апошнія трэці XVI — 20-я гг. XIX ст. [13, с. 61].

Такім чынам аўтарам была вызначана ўласная перыядызацыя айчыннай гістарыяграфіі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі. Дадзена харкторыстыка этапаў развіцця айчыннай гістарыяграфіі праблемы: апісальна-навуковага (другая палова XIX — 20-я гг. XX ст.), навукова-матэрыялістычнага (30—80-я гг. XX ст.), плюралістычнага (90-я гг. XX — пачатак XXI ст.).

Былі адлюстраваны асноўныя змены праблематыкі даследавання гісторыі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх землях на працягу другой паловы XIX—XX ст. (вывучэнне культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў як часткі палітыкі акаталічвання і паланізацыі праваслаўнага насельніцтва Беларусі, абаснаванне мэтаў асветніцкай справы езуітаў сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі існавання каталіцкай царквы і ордэна на Беларусі, усебаковае даследаванне культурнай і асветніцкай дзейнасці езуітаў з выкарыстаннем цывілізацыйнага, антрапалагічнага, аксіялагічнага падыходаў). У артыкуле былі праілюстраваны дасягненні айчыннай гістарыяграфіі даследуемай праблемы (павелічэнне аб'ёму спецыяльнай навуковай літаратуры тэм, прадметнае пашырэнне вобласці даследавання; набыццё асобнага месца пытання ў рэчышчы гістарычных праблем; рост актуалізацыі яго вывучэння; заканамернае ўвядзенне прынцыпаў аб'ектыўнай навуковай крытыкі, стварэнне калектыўных груп навукоўцаў, спроба звароту да асноў антрапалагізацыі пытання). Былі вызначаны аўтарам недахопы айчыннай навуковай думкі праблемы, якія прайвіліся ў пераважнай апісальнасці, недастатковай распрацаванасці базы крыніц па тэмі ў другой палове XIX — пачатку XX ст., засіллі фармацыйнага падыходу да даследавання тэм, скарачэнні арыгінальных публікацый крыніц пытання ў 30—80-я гг. XX ст., супяречнасці выкарыстання прынцыпаў апісальнай гісторыі і арсеналу старых метадаў сучаснымі навукоўцаўмі ва ўмовах з'яўлення метадалагічных асноў абноўленай гістарыяграфіі. Вылучаны актуальныя пытанні для даследавання праблемы сучаснымі беларускімі гісторыкамі: стварэнне абагульняючай канцэпцыі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі, аб'ектыўнае вызначэнне ролі дзейнасці ордэна езуітаў у развіцці беларускай культуры.

Літаратура

1. Блінова, Т. Б. Иезуиты в Беларуси. Роль иезуитов в организации образования и просвещения / Т. Б. Блінова. — Гродно : ГрГУ, 2002.
2. Дадиомова, О. В. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке / О. В. Дадиомова. — Минск : Навука і тэхніка, 1992.
3. Дем'янович, А. П. Иезуиты в Западной России в 1569—1772 гг. / А. П. Дем'янович // Журн. М-ва Нар. Просвещения. — 1871, нояб. — С. 40—86.
4. Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. — Мінск : БелЭн., 1994.
5. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : в 12 т. — Изд. 2. — Минск : БелЭн, 1994. — Т. 3 : Литовское и Белорусское Полесье. — Репринт. воспроизв. изд. 1882 г.
6. Жлутка, А. Наступнікі Айца Ігнацыя: Езуіты на Беларусі: пошуки праўды / А. Жлутка // Хрысціянская думка. — 1993. — Вып. 2. — С. 99—123.
7. Карнілава, Л. А. Каталіцкая і манасцірская ордэны на беларускіх землях ВКЛ у XIV—XVIII стст. / Л. А. Карнілава // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навук. канф., Гродна, 5—6 снеж. 1997 г. — Гродна, 1998. — С. 12—18.

8. Карский, Е. Ф. Белорусы / Е. Ф. Карский. — Петроград : 12-я Гос. тіп., 1921. — Т. III : Очерки словесности белорусского племени. — Ч. 2 : Старая западно-русская письменность.
9. Конон, В. М. От Ренессанса к классицизму (становление эстетической мысли Белоруссии в XVI–XVIII вв.) / В. М. Конон. — Минск : Навука і тэхніка, 1978.
10. Марааш, Я. Н. Агрессия католицизма и Ватикана в Литве и Белоруссии во второй половине XVI и начале XVII веков : дис. ... канд. ист. наук : 00.07.02 / Я. Н. Марааш. — Минск, 1953.
11. Митрошенко, И. Я. Иезуиты в Восточной части Белоруссии с 1579 по 1772 год / И. Я. Митрошенко // Полоцко-Витебская старина. — Вып. II. — Витебск, 1912. — С. 10–34.
12. Михневич, Д. Е. Очерки из истории католической реакции / Д. Е. Михневич. — М. : Изд-во АН СССР, 1955.
13. Палікоўская, Т. І. Культурна-асветніцкая дзеянасць езуітаў на беларускіх землях у апошнія трэці XVI — 20-ыя гг. XIX стст. (стан і праблемы айчыннай гістарыяграфіі другой паловы XIX — пачатку XXI ст.): дыс. ... канд. гістар. навук : 07.00.09 / Т. І. Палікоўская. — Мінск, 2006.
14. Самусік, А. Дзеянасць манаскіх ордэнаў у галіне асветы на Беларусі ў XIX ст. / А. Самусік // Гісторыя: праблемы выкладання. — 1998. — № 1. — С. 37–46.
15. Сапунов, А. П. Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших времен до половины XIX века / А. П. Сапунов. — Витебскъ, 1889. — С. 12–54.
16. Харлампович, К. В. Западно-руssкие православные школы XVI — начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви / К. В. Харлампович. — Казань : Типолитография Импер. ун-та, 1898.

Статья поступила в редакцию 23.12.2014 г.

Я.С. Яскевич
доктор философских наук, профессор
БГЭУ (Минск)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ: ОТ КЛАССИКИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Рассматриваются содержательные модели современных геополитических сценариев в пространстве синергетической методологии и рискованности современного общества. Обосновывается тезис о том, что методологический анализ геополитических сценариев и рисков следует проводить в контексте интеграции национальных государств в мировое экономическое и политическое сообщество с учетом приоритетов национальной безопасности, суверенитета отдельных стран, ответственности за принимаемые решения на глобальном и национальном уровнях.

Substantial models of modern geopolitical scenarios in space of synergetic methodology and risks of modern society are considered. The thesis that the methodological analysis of geopolitical scenarios and risks should be carried out in the context of integration of the national states into world economic and political community taking into account priorities of national security, the sovereignty of the certain countries, responsibility for the made decisions at the global and national levels locates.

Введение

Ретроспективный взгляд на исторический процесс во всем его многообразии позволяет зафиксировать, что за очевидными межгосударственными конфликтами и противостояниями скрываются более фундаментальные, существенные детерминанты, нарушающие состояние мирового равновесия и, как правило, приводящие к геополитическим потрясениям, перманентному хаосу и реализации трагических сценариев. Рассмотрим